

ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б)Б, ЦВКі СНК БССР

№ 288 (5662)

17 снежня 1936 г., чацвер

ЦАНА 10 КАП.

Пярвейшы абавязак комуніста

З прыняццём новай Канстытуцыі ў вяршэйшай ступені ўзрос імярае працоўных да гісторыі краіны. Рабочыя і сялянне хочучь раскрыць змест сямліх і аспех форм Канстытуцыі.

Соцыялізм перамог у СССР. Гэтыя словы гарыць ірмі агнямі. Яны будучы творчасць, ініцыятыву, прагнась ведаў. Рабочыя і сялянне жадаюць ведаць як перамог соцыялізм, як капіталістычныя элементы адступілі ў барацьбе з соцыялізмам, як партыя разграміла трасцістаў, прыхавіх і «левых» апартуістаў. Ненавідзячы ворага, працоўныя жадаюць ведаць і вывучаць яго патаемныя ходы, усю глыбіню здрадніцтва, каб лепш яго распазнаваць і маць бачыць.

Партыйныя арганізацыі, дучы пасустреч рабочым і сялянам, арганізуюць мільённы, школы, гутаркі, а там-сям і спецыяльныя гутаркі на вывучэнню Канстытуцыі. З вяршэйшай ахвотай ідуць на гэтыя школы, у гэтыя гутаркі працоўныя. І гэта паказвае як вяліка прагнась ведаў, якую работу прадстаўляе праца нашай партыі. Агітацыя і прапаганда Канстытуцыі не заканчваецца, як думаюць многія, на гэтых школах, а толькі пачынаецца. Зараз на парадні план павінны выступіць басетчыкі, прапагандаісты, прагматычныя работнікі саветаў, гаспадаркі і т. д.

Кожны арганізацыя Канстытуцыі, кожны аспех і слова ў Канстытуцыі павінны быць старанна раслуцываны. Кожнае палажэнне павінна быць раскрыта гісторычна, а фактамі, дэдакцімі, прыкладамі з жыцця і асабістымі біяграфіямі слухачоў. Новая Канстытуцыя — гэта вынік перамог гаспадаркі, вынік перамог перадавых людзей, якія амальна супроць класавых ворага.

Таварыш Сталін у дэклацы на Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў, паручаючы супроць наступіўшых дэдакціў да праекта Канстытуцыі аб пазабудзены выбарчых праваў саўладальцаў култуў, былых безгвардыёўцаў, усіх былых людзей і асоб, якія не аймаюцца агульнаармейскай працай, гаварыў:

«Але чаго тут, уласна, баяцца? Ваўроў баяцца, у лес не хадзіць. (Вясёлае ажульненне ў залі, бурныя апладысменты). Перадце, не ўсе былі кулакі, безгвардыёўцамі або паны варажы Саветскай уласці. Па-другое, калі народ сяма-там і выбірае варажых людзей, то гэты будзе азначыць, што наша агітацыйная работа пастаўлена з рук вон дрэзна, і мы ўпаўня заслужылі такую ганьбу, калі-ж наша агітацыйная работа будзе існа на-большышкі, то народ не пронаўдзіць варажых людзей у свае вярхоўныя органы. Значыцца, треба працаваць, а не хныцца, (бурныя апладысменты), треба працаваць, а не чакаць таго, што ўсё будзе прадастаўлена ў гатовым выглядзе ў парадку адміністрацыйных распарадкаў».

Гэтае ўказанне нашага любімага правядыра мн абавязаны заўсёды памятаць і з усімі большэвіцкай пастойлівасцю выконваць. Гэта прабурае ад усіх нашых партыйных арганізацый значнага палітычнага ўсёй агітацыйнай работы. Треба, каб яна была ў поўнай меры пазабудзена ў аспавяданні з праправаўшым Канстытуцыі і грамадзяна распрымуўшайся імакнатыў саветскага ладу.

Самыя ў пастаючы агітацыі — гэта самае шлохнае і неяснае. Без справяднай большэвіцкай агітацыйнай работы мы не даб'ёмся неабходных паспехаў. Вось часу кожная партыйная арганізацыя павінна сур'ёзна абдумваць пытанні пастаючых агітацый, зыходзячы з умоў работы гэтай арганізацыі, гэтага калектыва. Агітацыя павінна будавацца дыферэнцыяльна, зыходзячы з умоў, запрасаў і аздач, якія стаць перад даным калектывам.

Прапаганда Канстытуцыі — гонар і шчасце для комуніста. Аднак, прапаганда не вычэрпваецца задача партыйных арганізацый. Треба не толькі прапагандаваць, але і ажыццяўляць Канстытуцыю.

Таварыш Сталін у сваім дэклацы гаварыў:

«Асабіста прыема новай Канстытуцыі заключаецца ў тым, што ён не абмяжоўваецца фіксаваннем формальных правоў грамадзян, а пераносіць центр цяжару на пытанне аб гарантыях гэтых правоў, на пытанне аб сродах ажыццяўлення гэтых правоў... Ён не проста агаляе дэмакратычныя свабоды, але і забяспечвае іх у законадзучым парадку выдатнымі матэрыяльнымі сродкамі».

Задача партыйных арганізацый і комуністаў састаіць не толькі ў тым, каб выконваць гэтыя правы, але і стаць на чале барацьбы за ажыццяўленне кожнага пункта Канстытуцыі. Своечасова выкрываць і рашуча змагацца супроць усіх момантаў неапраўданага адміністрацыя і паліцыя правамі, прадстаўленымі прамадзянам нашай Сталінскай Канстытуцыі — пярвейшы абавязак кожнага агітатара, кожнай партыйнай арганізацыі.

Для літ тому навам мн аубліжываюць у нашай гавене факт абуральных аздач і парушэння нашай Канстытуцыі з боку варажыхых чыноўнікаў у тадычаснай раённай мільніцы. Гэты факт выключна абуралочы меў месца пад носам партыйнай арганізацыі, разам з тым, ніхто не выкрывіў гэтых людзей, якія напярэдні законныя правы грамадзян. Гэты факт павінен з'явіцца сур'ёзным папярэджаннем. Треба ўсю работу пазабудваць так, каб у нашых установах і прапаруменах не было ні амага вымакту парушэння Сталінскай Канстытуцыі, каб чалавек, прыхавічы ва ўстанову, быў ажуржэн увары і клопатамі апарата. Выступіўшы работнікі далікатнасі, савесны абыходжываць з чалавекам, выяўляюць усёякія правы абмражываць і валачыць, не спыняючыся перад аслабленнем ад работы людзей, якія не жадаюць прадаваць саветскай дэмакратыі.

Кожны малейшы факт парушэння правоў грамадзян павінен заўсёды і ўсюды выкрываць самы рашучы адор з боку партыйнай арганізацыі, калектыва работніцкай. Скарга працоўнага павінна савесна уважывацца чынам выслухоўвання і быстра вяртацца. У гутарцы агітатара павінен імгнатыўна пытанні, выказываюцца асобныя вярды. Треба, каб гэтыя пытанні заўсёды знаходзілі поўны і ясны адказ, каб скарга дэдакціў разгледжывалася.

Паархтоўка кадры агітатараў у сувязі з гэтым набывае выключнае значэнне. На жаль, мы сустракаем на практыцы з радом фактаў, калі ўзровень агітатараў літце вельмі нізкі, калі партыйныя арганізацыі не арганізуюць сістэматычнай работы з агітатараў. Усё гэта прыводзіць да таго, што агітацыя ў гэтых арганізацыйных ачах адзіна на такім узроўні, які, безумоўна, не задавальняе ўрашэння праправаўшым рабочых і калектываў.

Сталінская Канстытуцыя абавязвае нас, каб агітацыя была ўзята на літце больш высокай ітэйны ўзровень. Усе органы і формы большэвіцкай агітацыі мн павінны ў максімальнай ступені выкарыстаць для таго, каб узняць палітычны ўзровень нашага вялікага народу, мабільнаўшы, што на новыя заваяванні, на барацьбу за поўнае ажыццяўленне комунізма.

Абавязак і гонар кожнай партыйнай арганізацыі працаваць так, каб гэтыя гонарныя і разам з тым адказныя задачы былі-б з паспехам выкананы.

Комуністычная партыя (большэвікоў) „з'яўляецца перадавым атрадам працоўных у іх барацьбе за ўмацаванне і развіццё соцыялістычнага ладу і прадстаўляе кіруючае ядро ўсіх арганізацый працоўных, як грамадскіх, так і дзяржаўных“.

(З Канстытуцыі Саюза ССР)



Парторгі калгасаў і соўгасаў у тав. Н. Ф. ГІКАЛО

Учора сакратар ЦК КП(б)Б Н. Ф. Гікало прыняў групу партгоргаў калгасаў і соўгасаў, скончыўшых месячны курс пры ЦК КП(б)Б. У прыёме прыняў удзел таксама сакратар ЦК КП(б)Б тав. Л. І. Валюніч. Прысутнічалі на прыёме: упаўнаважаны Каліскі Партыйнага Кантроля пры ЦК ВРП(б), аб БССР тав. Шупін, упаўнаважаны Каліскі Саветага Кантроля пры Соўнархозе ССР тав. Шкоц, наморк аэляроства БССР тав. Белен, загадчык аэляра кіруючых партгоргаў ЦК КП(б)Б тав. Рубінштейн, загадчык аэляра кіруючых партгоргаў ЦК КП(б)Б тав. Бялоз.

Курс партгоргаў пачаў прымаць 15 лістапада. Літца прыешчы несаформы даныя аб складзе слухачоў. Па нацыянальнасці: беларусоў — 42 чал., аўрэяў — 2, чалавёў — 2, украінцоў — 2, марынаў — 1. Па партгасе: чалавек пачыў з 1918—1920 гг. — 4 чал., з 1921—1926 гг. — 7 чал., 1927—1930 года — 5 чал. і з 1931—1932 — 33 чал.

Большасць партгоргаў маюць даволі вялікі стаж кіруючай работы. 17 чалавек на кіруючай работе ад 4 да 6 год, 19 чалавек — ад 1 году да 3-х, 8 чалавек ад 7 да 10 год і 5 чалавек звыш 10 год. Праграма курсаў была разлічана на 180 вучобных гадзін: 70 гадзін — курс історыі партыі, 36 гадзін — статут і праграма партыі, 20 гадзін — вывучэнне Канстытуцыі Саюза ССР і дэклацы таварыша Сталіна, 20 гадзін — статут сельскагаспадарчай апарці, 16 гадзін — геаграфія і 18 гадзін — бітучая палітыка.

Ваняткі праводзілі прафесар Раздзіцкі, выконваючы абавязкі рэктара ВКСП(б) тав. Юраў і інш. Апрача таго, з партгоргаў праявілі гутаркі: старшыня ЦК КП(б)Б тав. Чарвякоў — аб Надзвычайным VIII З'ездзе Саветаў і Устаўнаважаны ЦК КП(б)Б тав. Шупін — аб рашэннях 3-га пленума ЦК КП(б)Б. За час прабывання на курсах партгоргаў наведалі Дом Чырвонай Арміі і Палац Плёнераў, азнаёміліся з вытворчасцю і пастаючай партыйнай работы на швейнай фабрыцы «Кастрычнік», паглядзелі рад кінофільмаў і тэатральных паставак. (БДТ — «Калей Габручок», ТРАМ — «Музыкальна-кампозіцыйны і інш.), а таксама праявілі дзве экскурсіі ў музей рэвалюцыі.



НАРОДНЫ КАМІСАР УНУТРАННІХ СПРАЎ БССР ТАВ. МАЛЧАНАЎ Г. А.

Малчанаў Георгій Андрэвіч — камісар дзяржаўнай бездаспечнасці 2-га ранга, член ВРП(б), член ЦК Саюза ССР, чырвоная афіцэр.

У 1917, 1918, 1919 гг. быў на адказных пасадках у Чырвонай Гвардыі і Чырвонай Арміі.

Удзельнік баў у туркестанскім фронце. Прымаў актыўны ўдзел у разгроме Калчакіўшчыны.

Ганаровы чыноў. Прымаў стартыўнае Гроненскага ЦК, начальнікам Нова-Нікалаўскага губернскага ДПУ, паўнамоцны прадстаўніц АДУ Іванава-Прамаславой воласці. У вольныя галы ён быў на кіруючай работе ў АДУ — НКВС Саюза ССР.

Побач з чыніцкай работай, тав. Малчанаў нёс адказную саветскую і партыйную работу, выбіраў неаднаразова членам губернскай і абласных выканаўчых камітэтаў і саветаў, членам губернскай і абласных камітэтаў ВРП(б) і іх бюро, быў намеснікам старшыні Іванаўскага выканаўчага камітэта.

Тав. Малчанаў увадзены ў склад членаў ЦК і бюро ЦК КП(б)Б.

ВАЕННА-ФАШЫСЦІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІ

Жорсткія баі на паўночным захадзе ад Мадрыда У атаках прымаюць удзел германскія войскі

ПАРЫЖ (стальца Францыі), 15 снежня. (БЕЛТА). Які перадае агенства Гавас, казіт абароны Мадрыда аубліжываюць сёння ўпоўня паведамленне, якое ўказвае, што мяцежнікі прадыржываюць наступленне на ўчастках фронту больш аддаленых ад сталіцы. Наступленне было прадыржывана на ўчастках Боадыльа дэль Монте і Вальдэмарыльа (на паўночным захад ад Мадрыда). Урадыя войскі адбілі наступленне. Боі на ўчастках Боадыльа дэль Монте пачынуліся больш 5 гадзін. Праціўнік страціў 200 чалавек забітымі.

ПАДЗЕІ У КІТАІ

ПАУСТАННЕ СУПРОЦЬ НАНКІНСКАГА УРАДА

ПАНХАЙ (буйны прамысловы цэнтр і порт Кітая), 16 снежня. (БЕЛТА). Нанкінскі (кітайскі урад) з сённяшняга дня ўводзіць ваеннае становішча па ўсёму Кітаю. У Ханькоу (буйны порт Кітая) ўведзена надзвычайнае становішча. Ваенныя ўлады Ханькоу аубліжываюць, які пагражае карай смерці ўсім, хто таг аб'явіць з'вязан з мяцежам і папрабуе ўаніць паўстанне ва ўрадавых войсках, арганізаваль сагачы і дэманстрацыі рабочых і студэнтаў.

ТОКІО (стальца Японіі), 14 снежня. (БЕЛТА). Шанхайскі карэспандэнт агенства «Дойчэ пусці» аспавядала, што 14 снежня ўпоўня ў раёне Літун-Бойнань (на ўход ад Сіані) пачалася сур'ёзная баі паміж часткамі Чжап Сюэ-ліна і нанкінскімі войскамі. Баі пачаліся таксама ў паўночна-ўсходняй частцы правінцы Гансуч.

ДУМКА АНГЛІЙСКАГА ДРУКУ

ЛОНДАН, 15 снежня. (БЕЛТА). Карэспандэнтская газета «Морнінг пост», каментуючы падзеі ў Сіані, піша, што ў Лондане адносіны саветскага да правакацыйнага японскага сьвярдэжываюць, быццам паўстанне Чжап Сюэ-ліна падтрымліваецца СССР. Пры гэтым адзначаюць, што ўстраненне Чжап Кай-шы ад улады не з'яўляецца-б інтэрасам саветскага ўрада.

Кіруючы лонданскія газеты аспавядлі на пільным месцы паведамленні аб каметацыйных саветскага друку на поведы падзей у Кітаі.

Германскія планы нападу на Чэхаславакію

ЛОНДАН, 16 снежня. (БЕЛТА). Карэспандэнтская газета «Морнінг пост» ўказвае, што ў Лондане выключнае неспокійнае намеру Германіі ў адносінах Чэхаславакіі, пры чым ён пастава думачы, што міністры замежных спраў Ізон у сваёй прамове ў Брэдфорда (у газ. «Звязду» ад 16 снежня) меў на ўвазе магчымыя напады Германіі на Чэхаславакію. Які наведмалюць, некалькі тыдняў назад у Берліне на парадзе Гітлера з яго галоўнымі саветнікамі абмярковаўся план рашучага нападу. Гітлер выказаўся за неадкладны дзеянні. Супроць неадкладнага дзеянняў выступалі ваенны міністр Бломберг і камандуючы арміяй Франк.

Згодна апошніх паведамленняў, атрыма-

Знешняя палітыка Францыі

Заява главы урада Блюма

ЛОНДАН, 15 снежня. (БЕЛТА). У гутарцы з дыпламатычным аглядальнікам ліберальнай газеты «Ньюс кронікл» глава французскага ўрада Блюм заявіў, што за генералам Франк у якім вымакту не треба прызнаць права ваюючага боку і што треба хутка ўстанавіць дзейсны кантроль, каб не дапусціць увозу аброў у Іспанію.

На пытанне, ці лічыць Блюм, што дапамога аказавая фашыстамі краінамі Іспанскім фашысцкім мяцежнікам, нааражэе бездаспечнасці Англіі і Францыі ў Міжземным моры, Блюм адказаў:

«Я адносіны самым сур'ёзным чынам да Германскага і Італьянскага прасувачыня ў Марока, а таксама на Канарскія і Баlearскія астравы (астравы, якія нале-

СТАЛІНСКАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Партыўны ЦК КП(б)Б вылаў новую Сталінскую Канстытуцыю ССР на беларускай мове. Тыраж — 300 тысяч аздач. Кошт брашуры 15 кап.

Траікіская агентура фашысцкіх мяцежнікаў

ПАРЫЖ (стальца Францыі), 15 снежня. (БЕЛТА). Выканом аб'яднанай сацыялістычнай партыі Каталоніі, у склад якой увайшлі сацыялістычная і комуністычная партыі, аубліжываюць зварот, у якім рэзка крытыкуе раскольніцкую ізаішчы траікістаў.

Цана германскай дапамогі

ЛОНДАН, 16 снежня. (БЕЛТА). Ліберальная газета «Ньюс кронікл» ўказвае, што германскія фашысты ўжо зрасходвалі на падтрыманне іспанскіх мяцежнікаў 200 мільянаў марак. Германскі ўрад дагаварыўся з іспанскімі фашысцкімі мяцежнікамі, што ў абмен за дапамогу, аказавую Германіі, яна павінна атрымаць жалезную руду з іспанскага Маро-

ПАЎСТАННЕ ЧЖАН СЮЭ-ЛІНА НА-РУКУ ЯПОНІ

ЛОНДАН, 15 снежня. (БЕЛТА). Як наведмалю агенства Рэйтар, войскі Чжап Сюэ-ліна павержылі бамбардывоўні ў той час, калі яны ўвадзілі ўмацаванні аэка Сіані (стальца правінцы Шэньсі), 12 снежня тры палкі ўрадавых войск, рашуча аказвалі супраціўленне паўстанцкім, аднак, в вечару адаліся.

ПАЎСТАННЕ ЧЖАН СЮЭ-ЛІНА НА-РУКУ ЯПОНІ

ВЕНА (стальца Аўстрыі), 16 снежня. (БЕЛТА). Такійскі карэспандэнт «Нелье фройе прэсе» (ульняволая венская газета — орган буйнай буржуазіі), характарызуе японскую агенку паўстанца Чжап Сюэ-ліна, адзначае, што падзеі ў Кітаі выклікалі прыкметнае задавальненне кіруючых японскіх палітычных колаў.

«У палітычных колах Японіі» — піша карэспандэнт, — аднадушна прытывамляюць па той думцы, што падзеі ў Кітаі вырабавалі кабінет Хірага ад цяжкіх затрудненняў, а магчыма, і ад поўнага краху».

ПРАЦОУНЫЯ БССР ВЫВУЧАЮЦЬ НОВУЮ СТАЛІНСКУЮ КАНСТЫТУЦЫЮ

СХОДЫ ЎДЗЯЧНАСЦІ ПРАВАДЫРУ НАРОДА

(Агляд пісем, паступіўшых у рэдакцыю)

Па гарадах, мястэчках і калгасках — гаўсімскае пражаніе абмеркаваць гістарычныя дакументы нашай эпохі — Сталінскай Канстытуцыі і даклада прыводнага народнага тав. Сталіна. З рэзультатаў сходаў у Беларусі паступаюць пісьмы аб вышэйшым удзеле, які суправаджае абмеркаванне гэтых дакументаў.

Тав. Машчонава піша, што ў калгасе «Чырвоны арыш», Кіліцкага раёна адбыўся шматлюдны сход, прысвечаны вынікам Надзвычайнага VIII З'езда Саветаў. Калгаснікі аднадушна выказалі свае гарачыя сымпаты і любоў да арганізатара ўсіх перамог вядомага Сталіна.

На сходзе па патрабаванню калгаснікаў два разы зачытаўся даклад таварыша Сталіна, які некалькі разоў перарываўся пражанымі апладысмантамі. Сход абавязваў выказаць у тэрмін сельскагаспадарчыя работы.

12 снежня, як піша тав. Штраў, адбыўся папярэдняе пленум Бягомльскага райвыканкома. З вялікай увагай пленум заслухаў ўдзельніка Надзвычайнага VIII З'езда Саветаў, старшыню арышанскага тав. Пунчына. Калі тав. Пунчына гаварыў аб таварышу Сталіне, пленум наладзіў доўгую аўдыю мудраму правадару.

Выступіўшыя члены пленума выказалі свайго багаславнага любоў да вядомага Сталіна, дзякавалі яму за новую Канстытуцыю.

— Сталінская Канстытуцыя, — запісвае старшыня калгаса «Чырвоны бок» т. Зорык. — гэта наша радаснае і шчаслівае жыццё. Яна натхніла нас працаваць яшчэ лепш. Мне 45 год. Я фізічнаграматна-спартыўна. Калі патрэба будзе, я са зброй у руках пайду змагацца за поўнае знішчэнне ворага.

— Выказвае свае пацукі рэзона і ўдзячнасці намяну Сталіну, — піша тав. Бячур, — сабраўся 9 снежня працоўны Чарнінскага сельсавета, Шляскага раёна на ўрачысты пленум. Паміж іншага клуб было перапоўнена. З вялікай увагай пленум разам з таварышамі заслухаў даклад вядомага XII Усебеларускага З'езда Саветаў тав. Бягурыча аб рабоце Надзвычайнага VIII Усебеларускага і VIII Усеаляндскага З'ездаў Саветаў.

— Выступіўшы на дакладу таварышы выказалі ўдзячнасць вядомаму Сталіну за новую Канстытуцыю. Над бурным апладысмантамі пленум пасля таго працягнуў разгледзець і абмеркаваць Сталінскай Канстытуцыю Іосіфу Вісарыявічу Сталіну прывітаньне пісьмо ад працоўных Чарнінскага сельсавета.

— У Касцюках, — піша тав. Купаеў, — адбыўся мітынг партыйных камсамольцаў, профсаюзных арганізацый, прывочаных запарыванню Сталінскай Канстытуцыі. Калгасны сельскагаспадарчы «Нарыжская комун» тав. Караў саздаў:

— З вялікім захапленнем слухалі мы на радыё даклад таварыша Сталіна. Вядома дзякуй таварышу Сталіну за Сталінскай Канстытуцыю.

— Калгаснікі пераважна калгаса імя Молатава, Стайкаўскага сельсавета, Батурычскага раёна, — паведамляе нам тав. Шчагоўскі, — сабраўся ў лепшым убранні на ўрачысты сход, прысвечаны абмеркаванню даклада таварыша Сталіна і зацверджанню Сталінскай Канстытуцыі. Пасля даклада калгаснікі і калгасніцы наперад і назад сядзелі. Кожны хацеў выказаць сваю любоў і пажаданне свайму правадару за радаснае сучаснае і яшчэ больш радаснае будучае.

— Ші ў адной крыві свету, — запісвае калгаснік тав. Войла, — апрача нашай людзям не забавілася гарантыяў і праца і аддзячэння, нізе так не адпачывае аб жывячых і дзедах, як у нас.

Намесні старшыні калгаса па імя Поняна заклікала калгаснікаў і калгасніцы на наступным годзе ракарнага ўраджаля.

Калгаснікі нашым арганізацыям і гурткам для далейшага вывучэння прамова таварыша Сталіна і новай Канстытуцыі.



15 снежня рабочыя мінскага машынабудаўнічага завода імя Варашылава, сабраўшыся на агульным сход, заслухалі справаздачу члена ЦВК СССР і ВССР тав. ДОУ-НАРА П. Ф. аб рабоце Надзвычайнага VIII Усеаляндскага З'езда Саветаў. НА ЗДЫМКУ: рабочыя завода слухаюць справаздачу тав. Доўнара. Фото Воркіна (ВСО).

ЭНТУЗІЯЗМ І ТІНЦЫЯТВА

Промова прыводнага народнага таварыша Сталіна і новая Канстытуцыя выклікалі вытворчы ўздым сярод рабочых паравозага дэпа Мена. Ва ўсіх дэках значна павялічылася прадукцыйнасць працы.

Рабочыя дэпата сусветна начальніка дэпата Александра Іванавіча Досіна — дэпутат Надзвычайнага VIII З'езда Саветаў СССР. На рабочым з'ездзе таварыша Сталіна, пра якія расказаў пра мудрага Сталіна, пра яго прасця і ласны словы, пра Канстытуцыю, творца якой з'ўладца влікі прыводнага.

Тут жа тав. Досіна расказаў пра клопаты свайго наркома Лазара Майсеевіча Багановіча аб чыгуначным транспарце.

Тав. Досіна за адным з аднаўленых вытупаў крываносаўцы Арыстаў, Тацыловіч, Касцю. Яны справы абавязалі адказаць на даклад таварыша Сталіна і на патрабаванні Лазара Майсеевіча.

— Мы будзем без спазнення вадзіць паравозы, будзем атпавідаць паравозам малакаларыйным вуглём, — сказаў Арыстаў. Яго падтрымалі дашныя крываносаўцы дэпа.

Шэраў будучы паводніца і адставаць, — піша гаварылі некаторыя. Гэтыя каварытэўныя настроі разбілі ўпэчнт знатныя людзі дэпа.

Дэпутат Іванавіч Арыстаў, на паравозе П-154, пры малакаларыйным вуглі развіў тэхнічную хуткасць 41 кіламетр у гадзіну замест устаноўленай нормы 35. Ён цалкам асвоіў атпавідаць паравозаў малакаларыйным вуглём і ў выніку аўдасці перавыгнае норму працы.

Крываносаўцы Тацыловіч, на паравозе П-651, выключна ўжывае малакаларыйны вугаль. Ён за першую дэкаду снежня выкашаў сваю норму на 118 процантаў, звышнормуш 320 кілаграмаў вугалю. За раз усе паравозы перайшлі на малакаларыйны вугаль, прытым доўжасцю выконваць прабу і эканамічна павідаць.

За 10 дзён снежня кожны таварны поезд зрабіў у сярэднім 303,5 кіламетра працы, замест устаноўленай нормы 242,9. Значыцца-комсомолец Касцюковіч Павел, атрымаўшы азнаку ўдзячнага сталінскага прыводнага, за 10 дзён аканоміў 2.657 кілаграмаў вугалю.

Апраўданыя сабе вопыт пераходу паводна на малакаларыйны вугаль, ваччючыся разбіў «ворыны» нібы для таварыша паводна і паводніцарыйны вугаль.

А крываносаўцы-маніфэстны не адсталі і бригады па рамонту паводнаў. Бригадзір комсомольскіх маладзёжных бригад т. Шаляраўскі за першую дэкаду снежня выправаў норму на 137 проц. Бригадзір значыцца Спроўкава выкашаў план за 1 дэкаду снежня на 132 проц.

Энтузіям і ініцыятыве лепшых крываносаўцаў і рамонцікаў шпрацца з вочным днём.

П. ЛЕВАНОВІЧ.

Я РАЗАМ З ТАБОЮ АПЛАДЫРАВАЛА СТАЛІНУ

Сталінская Канстытуцыя ўзняла новую хвалю вытворчага ўздыму сярод калгасцаў, калгасніцаў. Юлі Іванкевіч з калгаса імя Калініна, Асейскага раёна, прыхаўшын з Надзвычайнага XII Усебеларускага З'езда Саветаў, разгараўна ў сваім калгасе сацыялістычнае спаборніцтва за высокі ўдоў малака.

Юлі Іванкевіч вярнуўся з пісьмом да рэдакцыі Надзвычайнага VIII Усеаляндскага і XII Усебеларускага З'езда Саветаў Зосі Шыманскай, з Дрысенскага раёна. У пісьме яна піша:

«Дарагая Зосі Шыманскай! Я вельмі рада, што ты мела гонар быць нашым раёнага, дарагога і мудрагага ў свеце настаўніка Вядомага Сталіна. У гэтыя памятыя мінуты, калі ты сядзела ў Крамлёўскім палацы і апладырвала Вядомаму Сталіну, я таксама на радзі слухала яго дарагія словы і разам з табой апладырвала вядомаму правадару.

Я ўсім сваімі думкамі, усімі пацукімі, усёй сваёй душой была з табой разам з табы. Я многа чаго перажыла ў гэтыя памятыя мінуты. Гэтага я ніколі ў жыцці не забуду.

Я вельмі рада і гаварыцца, што ты, вядома калгасніца, ўдзельнічала на Надзвычайным VIII Усеаляндскаму З'езду Саветаў, які зацвердзіў гістарычны дакумент — Сталінскай Канстытуцыю.

Сталінская Канстытуцыя абавязвае нас, калгасніц, прываць яшчэ лепш, прываць сапраўды па-сталінску, тым больш гэта абавязвае нас — дэпутатаў гістарычных з'ездаў. Мы павіны працаваць так, каб ад нас вучыліся ўсе калгаснікі. Нашы малаціна-таварышы фармывіны былі лепшымі ў Полацкай награднічэй арганізацыі, нашы каровы павіны былі сапраўды пераможцамі ў іх. Я настаяла перад сабой зацвердзіць — дабіцца не 3.000 літраў малака ў год, а 4—5 тысяч літраў.

Шчырае дзякуй роднаму Сталіну за зможнае, радаснае, культурнае малакасае жыццё.

Няхай жыве таварыш Сталін—творца новай Канстытуцыі Саюза ССР!

ЮЛІ ІВАНКЕВІЧ,
Калгас імя Калініна, Каханавіцкага сельсавета, Асейскага раёна.

УЗДЫМ ПРАЦОўНАГА ЭНТУЗІЯЗМА

Трактарысты і механікі чырвонаармейскай машынатрактарнай станцыі Республіканскага раёна, вывучаючы Сталінскай Канстытуцыю, абавязалі ў першым квартале 1937 года павысіць вытворчасць рамонту трактароў і складаных сельскагаспадарчых машынаў.

Паміж трактарыстамі, механікамі і рабочымі, якія заняты на рамонце, шырока разгорнута сацыялістычнае спаборніцтва на хутчэйшае і якаснае выкананне рамонту трактароў і сельскагаспадарчых машынаў.

План рамонту трактароў IV квартала МТС выканала на месца раней устаноўленага тэрміну. Адрамантавала 8 трактароў, 8 трохроўрных плугоў, 2 трактары селадкі і валанізацыя рамонту павызаваўных ільносарабалак «ВНІЛ-5». На рамонту пераважнымі ідуць бригады Шуміла і Студанькова.

Зраз у машынатрактарнай станцыі шырока разгарнулася вучоба трактарыстаў па павышэнню іх кваліфікацыі. Працуюць 4-месячныя курсы па падрыхтоўцы трактарыстаў. Дашныя трактарысты — Бугаўскі, Імельніцаў і Грыбкоўскі — накіраваны на курсы бригадзіраў трактарных бригад, а Петроў і Маўляга — на курсы механікаў.

Б. МЕНАРЬДІН.

У АДКАЗ НА СТАЛІНСКУЮ КАНСТЫТУЦЫЮ

З вялікім вытворчым удзелам праходзіць вывучэнне даклада таварыша Сталіна і Канстытуцыі СССР ва ўсіх раёнах Савецкай Беларусі. Сакратар Аршанскага раёнага камітэта партыі тав. Леановіч паведаміў нашаму рабочніку, што, вывучаючы гістарычны дакументы, калгаснікі сельскагаспадарчых арцель «Чырвоныя Ярмавічы» ўжо араз пачалі барацьбу за вышні ўрадаў 1937 года.

Асабліва ўвагу калгасцы аўдзіраў на збор мясцовых утвараў. Да гэтага часу аўдзірава 320 тон торфу, які скарэнтаў-нашча па похліл жыццё. Калгас «Чырвоны бераг» сабраў 2 з паловай тоны похліл і 3 тоны курчанага памёту.

— Канстытуцыя, — гавораць калгаснікі, — гэта наша радаснае жыццё, і мы яго зробім яшчэ больш шчаслівым і зможным.

Вывучаючы Канстытуцыю, калгаснікі сельскагаспадарчых арцель «Чырвоныя Ярмавічы» абавязаліся ў 1937 годзе атрымаць 6 цт. ільносарабалак з усяе плошчы, а зьява калгасніцы Діханскай разгарнуць барацьбу за 10 цт. ільносарабалак з гектара.

Як паведаміў сакратар Копыцкага раёнага камітэта партыі тав. Шпэйгарт, Канстытуцыю вывучаюць не толькі ў калгасках, бригадах, а і на вятарах. Сталінскай Вера Туліца з калгаса «Перамога» і Гарацкіна Надзя вывучылі Канстытуцыю арганізацыяў і сваіх вятарах, зрабілі да сабе калгасніку сельскагаспадарчых арцель.

Такое вывучэнне падняла вытворчы ўздым калгаснікаў і гэта дало магчымасць рабіць выкашаць план ільносарабалак. За раз закачываецца малаціба, абмен насення. Раён павысіў зацвердзіць вывазку мінеральнага ўгнаення.

КАЛГАСНІК І. М.

СТАЛІНСКАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ—ГЭТА НАША ЖЫЦЦЁ

ЖЛОБІН. На ўсіх прадымках, у калгасках і саўгасах раёна арганізавана вывучэнне даклада таварыша Сталіна на Надзвычайным VIII Усеаляндскаму З'езду Саветаў. Працоўныя ад усёй душы ўдзячна му мудраму таварышу Сталіну і Іосіфу Вісарыявічу за сваю зможнасць, за шчаслівае жыццё.

На сходзе рабочых і служачых кружка малаціба завода № 2 (Чырвоны бераг) выступіў рабочы Шамкуль Іван:

— Новая Канстытуцыя — Канстытуцыя радаснага і зможнага жыцця працоўных—нашае мяе больш сілы і энергіі працаваць. Абавязаліся штодня перапрацоўваць на 40 тон бульбы.

— З вялікай увагай, — гаворыць дашны горавета Грыбава Анна, — я сядзела за работай З'езда. Асабліва для мяне была радаснымі гэтыя гадзіны, калі я аслухала вядомага таварыша Сталіна аб новай Канстытуцыі. Наша сім'я была радзей шчаслівай. Бацька працаваў на наймі, плыты ганей. Зусім ішчае зараз. Уся сім'я пры савецкай уладзе атрымада асвету. Адаўн брат Макар скончыў выпішную навуцальную фановую і з'ўладцаў камандзірам паветранага карабля, другі Рэгор у будучым годзе заважыцца інжынерам у Ленінградзе, самы меншы—Валя—яўдзіраў у Чырвонай Арміі тэхніка.

Новая Канстытуцыя гэта наша шчасце. Я, як дашны горавета, буду вывучаць яе з хатнімі гаспадынямі майго ўчастка на вуліцы імя Дзежнінскага.

В. ШЫБІНСКІ.

СТАЛІНСКАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ—ГЭТА НАША ЖЫЦЦЁ

Попыт на кнігу з дакладам таварыша Сталіна аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР і Канстытуцыі Саюза ССР пачаўся набыццём у Маскве і Ленінградзе. Усе гэтыя аўдыраў разам могуць выпускаяць ітпавіць 400—500 тыс. экз. У сучасным момант выпушчана і рассяла на месцы 3,5 мільянаў экз. кнігі. Для вучняў школ друкуецца 4 міль. экз. кніг, набыццём буйным прыбытам з барацьбы з Леніна і Сталіна, з партрэта таварыша Сталіна і са схемамі дзяржаўнага ўтвораў СССР і вышэйшых арганіў улады на Сталінскай Канстытуцыі.

Друкуецца таксама 1,5 мільянаў экз. для малаціменных буйным прыбытам з тымі-ж рызукамі, што ў кнігах, прадназначаных для школ.

ВЕЛІЗАРНЫ ПОПЫТ НА КНІГУ З ДАКЛАДАМ ТАВАРЫША СТАЛІНА І КАНСТЫТУЦЫЯ СССР

Попыт на кнігу з дакладам таварыша Сталіна аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР і Канстытуцыі Саюза ССР пачаўся набыццём у Маскве і Ленінградзе. Усе гэтыя аўдыраў разам могуць выпускаяць ітпавіць 400—500 тыс. экз. У сучасным момант выпушчана і рассяла на месцы 3,5 мільянаў экз. кнігі. Для вучняў школ друкуецца 4 міль. экз. кніг, набыццём буйным прыбытам з барацьбы з Леніна і Сталіна, з партрэта таварыша Сталіна і са схемамі дзяржаўнага ўтвораў СССР і вышэйшых арганіў улады на Сталінскай Канстытуцыі.

Друкуецца таксама 1,5 мільянаў экз. для малаціменных буйным прыбытам з тымі-ж рызукамі, што ў кнігах, прадназначаных для школ.

У дапамогу прапагандысту

ПРАВЫЯ АДШЧАПЕНЦЫ—АБАРОНЦЫ РЭСТАўРАЦЫН КАПІТАЛІЗМА

Суд над трапциска-зіноўеўскімі бандытамі і далейшае выкрыццё іх гушчой падрыхтоўцы дыверсій і тэрору ўніку іржае сувязю на падрыхтоўку работу ўсіх ворагаў сацыялізма, якія разам з трапциска і зіноўеўцамі галамі змаліліся супроць савецкага народу.

У сваёй прамове на Надзвычайным VIII Усеаляндскаму З'езду Саветаў тав. Молатаў, ганьбачы трапциска-зіноўеўскіх мараўдзав, гаварыў: «Валом, што ў іх ёсьць надзявалы і сабонікі таксама і з праўных аддзячэнцаў».

Зусім жаўнае жаданне аздавіцца за гісторычны барацьбы партыі Леніна—Сталіна супроць праўных аддзячэнцаў і рэстаўрацыйскіх праграмаў.

Яшчэ ў пачатку 1925 года па ініцыятыве таварыша Сталіна Цэнтральны Камітэт партыі аўдзіраў лоугн «забавачыцца», кідуць Бухарынам і падтрымалі тав. «Комсомольскі права». Гэта быў, як гаварыў таварыш Сталіна, «ац суніцкі» справы заклік—аддзячэнцаў капіталізм».

Там-ж, у 1925 годзе, на XIV з'ездзе партыі таварыш Сталіна выказаў поўнае зграўчанамі той ухія, які «састаіць у пераўмяніншы ролі кулака і навогу капіталістычных элементаў па вёсцы, замаванні кулацкай небяспекі».

Правыя вытупілі супроць пабулоны сацыялізма ў нашай краіне ў той час, калі працоўныя Савецкага Саюза пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, на чале з прадаўжальнікам справы Леніна, любімым сваім правадаром таварышам Сталіным, павілі да постановаў сацыялістычнай рэканструкцыі ўсёй народнай гаспадаркі.

«А што сабою прадстаўляе рэканструкцыя народнай гаспадаркі на базе сацыялізма? — гаварыў таварыш Сталіна. — Яна прадстаўляе наступнае сацыялізм супроць капіталістычных элементаў народнай гаспадаркі па ўсяму фронту».

Сталінскі план наступлення сацыялізма выкашаў шасцінае супраціўленне класа вядомага ў краіне. Гэтыя ворагі знайшлі масе верных агеаў унутры партыі, як у асобе трапциска-зіноўеўцаў, так і праўных апаратурыстаў.

У 1928 годзе, калі партыя, разграміўшы трапциска-зіноўеўскую контррэвалюцыю, паспяхова ліквідавала кулацкую халебную стачку і знішчыла падрыхтоўку арганізацыі шкоднікаў у прамысловасці, правыя апаратурысты на чале з Бухарынам, Рыкавым, Томскім, Угланавым павілі аўдзіраў барацьбу супроць генеральнай лініі партыі. Аперуючы кулацкім разважаннямі аб німным «спудку» сельскай гаспадаркі і «разрыве» зліччкі з савецкім сацыялізмам, яны пачалі барацьбу супроць партыі і ўсёй краіне.

У 1928 годзе, калі партыя, разграміўшы трапциска-зіноўеўскую контррэвалюцыю, паспяхова ліквідавала кулацкую халебную стачку і знішчыла падрыхтоўку арганізацыі шкоднікаў у прамысловасці, правыя апаратурысты на чале з Бухарынам, Рыкавым, Томскім, Угланавым павілі аўдзіраў барацьбу супроць генеральнай лініі партыі. Аперуючы кулацкім разважаннямі аб німным «спудку» сельскай гаспадаркі і «разрыве» зліччкі з савецкім сацыялізмам, яны пачалі барацьбу супроць партыі і ўсёй краіне.

радыкам, сечыч паліку сярод працоўных, правыя зноса наладзілі на партыю і, усяляк дыскрытуіруючы яе палітыку, трэбаваў адмаўлення ад сацыялістычнага наступлення, прывадылі павярнуць краіну назад, к капіталізму.

Іны трэбаваў агарнуць прамысловыя будаўніцтва—у першую чаргу будаўніцтва пняжак індустрыі—і снішчыць будаўніцтва калгасцаў і саўгасаў, прадстаўляючы кулацтваў магчымасць «сацыялізна развіцця».

На сутнасці справы, выступачы супроць палітыкі сацыялістычнай індустрыі і капіталістычнай, правыя адмаўляліся ад пабулоны сацыялізма ў нашай краіне, сядзі на шлях капіталізму, на шлях рэстаўрацыі капіталізма.

Супроціўляючыся аўдыраў таварыша Сталіна, Цэнтральная Камітэта партыі і ўсёй партыйнай арганізацыі, правыя пачалі сваю інтэну фракцыяўную барацьбу супроць партыі.

Бухарын абіраў праваапаратурыстычны элемент у ЦК партыі. Для барацьбы супроць партыі ён выкарыстаў таксама кучку сваіх вычэнкаў— буржуазных гадзельшцаў, так званую «бухарынскую школу малаціба» — Сяпкова, Марцэла, Зайлава, Аіхенвальда, Рыкаў і стваў праўных апаратурыстаў у савецкім апарате; Томскі вёў фракцыяўную работу ў профсаюзах; Угланав са сваімі прысянікнікамі—Руніным, Котавым, Булікавым гулаваў праўных апаратурыстаў у маскоўскай партыйнай арганізацыі.

Ужо ў самым пачатку сваёй барацьбы

супроць сацыялістычнага наступлення правыя капіталісты арганізавалі гучныя беспарышныя блокі з трапциска-зіноўеўскімі контррэвалюцыянерамі. Адаўна платформа капіталісты, платформа рэстаўрацыі капіталізма паслужыла асновай аб'яднання ўсіх ворагаў партыі. Летам 1928 года Бухарын, праз пасрэдніцтва аўдзірага дзуршніца Сяпкоўнікава, вёў тайныя перагаворы з разар рэстаўрацыйным гаваром трапциска-зіноўеўскай аграры Каманевым. Аб'яднала іх агульнаа мэта—стварыць блок ворагаў партыі—праўных і трапциска-зіноўеўцаў па агульнай платформе—рэстаўрацыі капіталізма ў СССР.

У той-жа час лідэры праўных апаратурыстаў аўдзіраў галасавалі за рэалізацыю ПК аб гаспадарчым становішчы і аб халебзагаўдочай палітыцы.

Зараднікая дзейнасць праўных і іх рэстаўрацыйская платформа былі выкрыты таварышам Сталіным.

У I конгрэсе Камітэтва прывіў створаную аяну міжнароднага этановішча, адхіліўшую бухарынскія апаратурыстычныя тэзісы. Над кіраўніцтвам таварыша Сталіна партыя разграміла праўных апаратурыстаў у профсаюзах пад крыпам Тасеўскага, гучнішчых актывістаў мас. Не глядзячы на шабанае супраціўленне праўных, у асаблівасці Томскага, у склад прэзідыума ВІНСОН быў увезен тав. Д. М. Кагановіч, і яго непрыемліва барацьба з апаратурыстам у профсаюзах мела вельмі значнае значэнне для далейшага поспеху сацыялістычнага наступлення.

Над кіраўніцтвам таварыша Сталіна была выкрыта і аўдыраў партыйна дзейнасць праўных у маскоўскай партыйнай арганізацыі. Маскоўскія большавыкі выкінулі Угланова, Котаву, Кулікава і іх прысянікнікаў.

На лістападаўскім пленуме ЦК ВКП(б) у 1928 годзе таварыш Сталіна ўкрыў сутнасць кулацкай аянурыі ў партыі—праўных капіталістаў і паказаў, чаму

правае небяспега з'ўдзілася тады галаўнай небяспэкай.

II

Правае ідоўга рэстаўрацыі капіталізма ў 1929 годзе павілі з яшчэ большай сядзасцю аўдыраў супроць сталінскага сацыялістычнага наступлення.

Гэта было не вынадкава. 1929 год увайшоў у гісторыю, як год вядомага пераходу — працоўны Савецкага Саюза ў разгорнутым наступленні сацыялізма па ўсяму фронту заваявалі над вадзінчымі апаратурыстамі рад рашучых поспехаў. Імяна тав. класныя ворагі яшчэ больш жорстка выступілі супроць сацыялізма.

Правыя абаронцы рэстаўрацыі капіталізма — кулацкія агеаўы рабілі аддзячэнныя спробы снішчыць пераможнае шасцінае сацыялізма на сталінскаму шляху.

У саўраўнай у пачатку 1929 года фракцыяўнай платформе Бухарын, Рыкаў, Томскі абураліся на генеральную лінію партыі і на Цэнтральны Камітэт з самімі гучнымі паўдзіраў абвінавачваннямі.

Правыя рэстаўрацыйныя запавычлі з арсенала трапцискага пахлітэ і павярджанне аб тым, што ў партыі насалдаўся ад бюракратызму, імя ўнутрыпартыйнай дэмагратыі.

Іны актывна змагаўся за адмену навіраваных супроць кулацкаў надзвычайных мер пры правядзенні халебзагаўдочай і патрабавалі ўвогу халеба з-за граніцы—замаст неабходных для сацыялістычнай індустрыялізацыі машына, прапанаваўі дашны поўную свабоду кулацкай вытворчасці і кулацкай спекуляцыі халебам. Яны патрабавалі знішчыць тамшы сацыялістычнай індустрыялізацыі і настайвалі на адмаўленні ад пільгодкі.

Кулак актывна змагаўся за «мірны» развіццё свайго гаспадаркі, за свабоду капіталістычнага накіраўненца. Яму на дапамогу прыходзіла бухарынская «тэорыя» ўрастання капіталістаў у сацыялізм і патухання

класавай барацьбы. Кулак жорстка змагаўся супроць калгасцаў і саўгасаў, прывадылі навоўтрач кулацка, выступачы ў абарону тэорыі ўстойлівага дробна-сялянскай гаспадаркі, прапаводуючы «тэорыю» самаабку, «роўнаважы» сацыялістычнага і капіталістычнага сектараў савецкай гаспадаркі.

Кулак патрабавалі безвышчэнага паемшвання халебных пён. Бухарын, падтрымачы гэта патрабаванне, стварылі «тэорыю» «непарушчых уступаў».

Правыя рэстаўрацыйныя сядзілі на палітыкаўскай, варажы камунізму павіны і ў міжнародных паттаных. Бухарын выпускуў наскрозь меншавіцкую тэорыю «арганізаваўнага капіталізма», якая замавала абавязаванасцю супраціўнасці капіталістычнага ладу, усяляла пільнась і рэвалюцыйную актывнасць міжнароднага пролетарыята. Усе ронсаты і ворагі Комуністычнага Інтэрнацыянала пахлітэ гэта тэорыю. Правыя рэстаўрацыйныя сталі абіраўшым цэнтрам для ўсёй апаратурыстычнай гнілі, якая прабралася ў рады Комуністара.

Усё сваю рэстаўрацыйскую праграму правыя «палітоўвалі» шалёнай атакай на дэнізм. Іх праваапаратурыстычныя буржуазна-ліберальныя «тэорыі» былі ніякага вучыня аб класавай барацьбе і дэструктыўныя пролетарыята, супроць вучыня гэта тэорыя. Правыя рэстаўрацыйныя сталі абіраўшым цэнтрам для ўсёй апаратурыстычнай гнілі, якая прабралася ў рады Комуністара.

Усё сваю рэстаўрацыйскую праграму правыя «палітоўвалі» шалёнай атакай на дэнізм. Іх праваапаратурыстычныя буржуазна-ліберальныя «тэорыі» былі ніякага вучыня аб класавай барацьбе і дэструктыўныя пролетарыята, супроць вучыня гэта тэорыя. Правыя рэстаўрацыйныя сталі абіраўшым цэнтрам для ўсёй апаратурыстычнай гнілі, якая прабралася ў рады Комуністара.

Усё сваю рэстаўрацыйскую праграму правыя «палітоўвалі» шалёнай атакай на дэнізм. Іх праваапаратурыстычныя буржуазна-ліберальныя «тэорыі» былі ніякага вучыня аб класавай барацьбе і дэструктыўныя пролетарыята, супроць вучыня гэта тэорыя. Правыя рэстаўрацыйныя сталі абіраўшым цэнтрам для ўсёй апаратурыстычнай гнілі, якая прабралася ў рады Комуністара.

* I. Сталіна. «Вопросы ленинизма». X выд. стар. 586.
 ** XIV З'езд ВКП(б). Стенографічны адзот. Дзяржаўнае. 1926 г., стар. 47.
 * I. Сталіна. «Вопросы ленинизма». X выд., стар. 242.

